

НАПІСАНАЕ застаесцца

КАБ ПАГЛЯДЗЕЦЬ НА СКАРБЫ, ШТО ЗАХОЎВАЮЦА ТУТ, ЯШЧЭ ЎЧОРА СПАТРЭБІЛАСЯ Б РЭКАМЕНДАЦЫЯ АД НАВУКОВАГА ІНСТИТУТА, ЗАВЕРАНАЯ ГЕРБАВАЙ ПЯЧАТКАЙ. НАВАТ МАСЦІТЫМ ПРАФЕСАРАМ ЗАХАВАЛЬНІКІ ПЕРГАМЕНТНЫХ ФАЛІЯНТАУ РАІЛІ ЧЫТАЦЬ СТАРАЖЫТНЫЯ ХРОНІКІ і ТРАКТАТЫ ПА СУЧАСНЫХ ПУБЛІКАЦЫЯХ. ЦЯПЕР СТАРАЖЫТНЫЯ МАНУСКРЫПТЫ МОЖА ЎБАЧЫЦЬ НАВАТ ШКОЛЬНИК. ДЛЯ ГЭТАГА ДАСТАТКОВА ПРЫЙСЦІ Ў МУЗЕЙ КНІГІ




Tут прадстаўлены арабскія, заходніе ўрапейскія і старажытнабеларускія рукапісныя і друкаваныя кнігі пачынаючы з XV стагоддзя, якія і на той час лічыліся рэдкім і дарагім задавальненнем. Усё гэта збиралася ў два этапы: з кожнага кутка свету па кніжцы пасля вайны і ў 1998-2001 гадах на сродкі фонду Прэзідэнта па падтрымцы культуры і мастацтва. З данамогай фонду бібліятэка набыла Евангелле Пятра Мсціслаўца 1575 года. Кніга лічылася ўзорнай на працу многіх стагоддзяў для ўсіх тыпографаў, і вялікі гонар для бібліятэкі мець яе ў сваёй калекцыі. Але ўсё ж гэта не самы вялікі з бібліятэчных рарытэтав. Аднак што самае каштоўнае — адразу і не скажаш. Вочы разбігаюцца. На фоне ўпрыгожанага золатам персідскага рукапісу 1486 года, які дзяякоўчы яркім фарбам заставак выглядае як толькі што дастаўлены прымым рэйсам машины часу з заморскага скрыпторыя, "Рамаяна" на пальмавых лістах ужо не здзіўляе. Бо старажытны індыйскі эпас — усяго толькі спіс пазамінулага стагоддзя. Яўрэйская Тора, многаметровы скрутак, які разгорнуты ў высокай вітрыне, прыкладна XVIII стагоддзя. Але яна выглядае амаль гэтаксама, як і дзве тысячы гадоў таму. У іудзейскім манускрыпце ўпрыгажэннямі служаць літары тэкста і на белым фоне чорны звілісты шыфрут іўрыты глядзіцца не менш эфектна, чым каліяровая мініяцюра. Але яшчэ больш цікавыя знешнія падобныя на Тору мезузы. Гэта памерам з сігару скруткі пергаменту з магічнымі надпісамі.

— Па традыцыі іх прыміцоўвалі да знешняга вушаку дзвіярэй у яўрэйскай хаце, — тлумачыць сэнс "запатовак" галоўны бібліятэкар Таццяня Захараўа. І падводзіць яшчэ да аднаго стэнда. Тут ляжыць кніга 1813 года са Смілавічай — "Кітаб", упрыгожаная арабскай вяззю. — У Беларусі здаўна мірна жылі побач і мусульмане, і іудзеи. Многія кнігі тутэйшых татар напісаны па-беларуску. Даследчыкі "Кітабу" лічаць, што арабскае пісьмо лепш за іншыя перадае гукі нашай мовы.

Музей кнігі — лабаратарыя, дзе можна атрымаць рэзультат культурнай талерантнасці тым, хто ў сучасным свеце яшчэ не навучыўся жыць з суседзямі па-суседску.

— Акрамя яўрэйскай і татарскай, на нашых землях існавала багатая культура рускіх старавераў, — ля агромністай шкляной шафы дэманструе раскошныя фаліяны бібліятэкар. — У часы Рэчы



МУЗЕЙ КНІГІ — ЛАБАРАТОРЫЯ, ДЗЕ МОЖНА АТРИМАЦЬ РЭЦЭПТ КУЛЬТУРНАЙ ТАЛЕРАНТНАСЦІ ТЫМ, ХТО Ў СУЧАСНЫМ СВЕЦЕ ЯШЧЭ НЕ НАВУЧЫЎСЯ ЖЫЦЬ З СУСЕДЗЯМІ ПА-СУСЕДСКУ

Паспалітай, калі ў Маскве старавераў пераследавалі, для іх выдавалі кнігі на-ват у каталіцкім Гродна.

А беларусаў ахвотна друкавалі за мяжой. "Падарожжа ў Святую зямлю" Мікалая Кішыштафа Радзівіла Сіроткі, выдадзенае ў 1614 годзе ў Антверпене, якое цяпер захоўваецца ў музеі, — толькі адна з мноства кніг, якія былі напісаны ва Усходній Еўропе, а ў Заходній сталі бестселерамі.

Тым не менш пра нашу краіну на Захадзе заўсёды былі дастатковая дзіўныя ўяўлennі. Пра што сведчаць старажытныя трактаты з Нацыянальнай бібліятэкі. Напрыклад, у "Географіі" Бертыуса, выдадзенай у Ліоне ў 1616 годзе, на карце адзначаны Mosty, Kloczko, Kopil, Lohoschak, Borisovo і нават Cobrin і Crewa (Крэва, нагадаю, цяпер вёска). Тоё, што ўсе гэтыя гарады размешчаны па назівай "Polonia", не так дзіўна, як адсутнасць на французскай карце Мінска, Брэста, Гродна — на той час сапраўды вялікіх гарадоў.

А вось захапленні вышэйшага грамадства ў мінулым што ў Францыі, што ў Вялікім княстве Літоўскім былі адны і тыя самыя. Як сёння адна з самых папулярных тэм для размоў і захапленняў — аўтамабілі, так у XVII стагоддзя гэта былі коні. І таму французскія і наши альбомы пра коней выходзілі з розніцай усяго ў некалькі гадоў. І называліся аднолькава — "Гіпіка".

З кніг Францыска Скарыны выстаўлены пакуль толькі тры. Арыгіналы вы-

данні ў першадрукара дэманструюцца ўвогуле ўпершыню ў гісторыі. Да кніг, на жаль, нельга дакрануцца. Каб пераканацца, што перад табой сапраўдны аўтограф Шагала, Пікаса, Далі, што за школом "Вянок", да якога дакраналяся рука Багдановіча, які пакінуў на тытуле аўтограф сваім дробным почыркам... А яшчэ адзін класік быў настолькі сціплы, што падпісаў некаму адзін з тамоў уласнага збору твораў прасцей ніяма куды: "Отъ Ивана Бунина".

Кніга, як сведчаць экспанаты музея, сапраўды лепши сябра чалавека. У ёй захоўвалі самае патаемнае: здымкі каханых, паштоўкі ад сяброў, нататкі і тэатральныя праграмкі, талоны, стужкі ад цукерак. У расійскім трактаце "Прапавідніцтво" 1748 года бібліятэкі знайшли ліст, напісаны сажай. У ім адна жанчына піша сваім дзецям, што ўжо паўтара месеця не атрымлівала ад іх вестак.

"Творца кнігі — аўтар, творца лелёсу — грамадства", — сказаў некалі Віктор Пюго. Але і грамадства існуе дзяякоўчы кнізе. Яна робіць людзей разумнымі, ператварае з натоўпу ў грамадзян, асоб. Толькі народ, які паважае кнігу, можа называцца цывілізаваным. Пытанне пра стварэнне музея бібліятэкі вісела ў паветры ўсё лета. І тое, што ён адкрыў ў Дзень ведаў, — сімвалічнае сведчанне дасканаласці грамадства, якое здало яшчэ адзін экзамен на адукаванасць.

Алена Некрашэвіч